

# Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов в Томской области

Адаскевич Любовь Александровна,  
председатель РООНКАБТО



## Белорусы в Томской области

На территории Томской области проживает примерно 5000 белорусов (по данным переписи населения в 2010 году).

Процессы самоорганизации в белорусской диаспоре привели к образованию в Томске и Томской области общественных организаций, объединяющих белорусов.

# Любовь Александровна Адаскевич

Председатель РООНКАБТО, член  
консультативного совета при белорусском  
МИДе, удостоена медали Франциска  
Скорины



# Совет РООНКАБТО



*Адаскевич Любовь Александровна  
Почетный работник образования РФ, директор  
ДДиЮ «Факел»*



*Станкевич Андрей Евгеньевич  
видео и фотосъемка значимых событий автономии*



*Ласточкина Лариса Ивановна  
Организатор массовых праздников и народных  
гуляний, солистка ансамбля белорусской народной  
песни «Медуница»*



*Ярославцева Любовь Рюриковна  
Монтаж видео. Разработка, редакция и подготовка  
к печати информационных сборников и конкурсных  
материалов.*



*Суховецкая Галина Николаевна  
ответственный за охрану труда во время массовых  
выездных мероприятий, солистка ансамбля  
белорусской народной песни «Медуница»*




*Галкина Ирина Анатольевна  
сценарист и режиссер фестивалей белорусской  
национальной культуры*



## Общественная организация «Белые росы»

В 2000 году в Томске небольшой инициативной группой было создано общество белорусской культуры «Белые росы», провозгласившее своей задачей возрождение и сохранение культурных традиций своей исторической родины, своего народа на томской земле.



## Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов в Томской области

2010 год - объединение Местной общественной организации национально-культурная автономия белорусов города Томска и Местной общественной организации национально-культурная автономия белорусов Томского района сельского в Региональную общественную организацию национально-культурная автономия белорусов в Томской области



## Цели и задачи деятельности

Решение вопросов сохранения и развития самобытности белорусов России как представителей белорусского этноса и как одного из народов Российской Федерации:

- ✓ сохранение и развитие белорусской культуры, национального языка, народных традиций, обычаев, самобытности и других элементов белорусского национального уклада жизни;
- ✓ содействие возрождению, сохранению и развитию национального самосознания и самобытности белорусов, по тем или иным причинам оказавшихся за пределами исторической родины...

# Культурно-просветительские и социальные проекты






# Областной межнациональный фестиваль «вотЭтнОда!»



Центр культуры НИ ТГУ, 2019




2018 г. – 2019 г. Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов в Томской области при поддержке Фонда президентских грантов реализовала проект «Мои предки – из Беларуси!».

# «Мои предки – из Беларуси!»



# «Мои предки – из Беларуси!»




# Международный фестиваль белорусской культуры «Радзіма мая – Беларусь»





## Международный фестиваль белорусской культуры «Радзіма мая – Беларусь»

Гордость автономии – международный фестиваль белорусской культуры «Радзіма мая – Беларусь». Начиная с 2000 года проведено семь Фестивалей. На эти фестивали в Томск приезжают гости из белорусских центров и общин целого ряда сибирских городов - Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Омска, а также Алтая и Казахстана, представители посольства Республики Беларусь, профессиональные артисты и самодеятельные творческие коллективы. Программа каждого фестиваля насыщена и интересна - обрядовые праздники, выставки работ белорусских художников или мастеров, работающих в русле белорусских народных традиций, конференции, мастер-классы по народным ремеслам, концерты в Томске.



Многолетняя дружба связывает томских белорусов с белорусами Шегарского, Асиновского, Томского районов, для них организуются концерты и выставки, культурно-просветительские мероприятия, положено начало и совместным социальным проектам – в сельских школах, библиотеках, культурных центрах. Успешно реализуется проект «Народный праздник» - возрождено несколько народных праздников – «Дожинки», «Святки», «Масленица», «Иван Купала», которые проводятся ярко, зрелищно, в устно-поэтических и музыкальных народных традициях.

# Традиционные праздники





# Гуканне вясны



# Участие в праздновании «Навруза - 2022»



# Государственно-общественное партнёрство



# Проект «ЭтникПродвижение»



# ЭтНикПродвижение

Национальные виды спорта и игр народов России  
с Еленой Анашкиной и Марией Вокуевой



**10 МАРТА**  
Начало в 16:00 МСК

 ВИДЕОКАНАЛ "РЕСУРСНАЯ СРЕДА"  
[www.youtube.com/c/ierrc](http://www.youtube.com/c/ierrc)

 ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ  
[www.ресурсныйцентр-анр.рф](http://www.ресурсныйцентр-анр.рф)

 **ЭтНик**  
Исследовательский институт

 ФОНД ПРЕЗИДСКОГО РЕШЕНИЯ

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Творческие коллективы РООНКАБТО



# Народная дипломатия



# Народная дипломатия





# \* ГОЛАС РАДЗІМЫ \*

ВЫДАЕШЦА З КРАСАВІКА 1955 ГОДА ●

● № 02 (3650) ●

● ПЯТНІЦА, 25 ЛЮТАГА, 2022

## Нарва зноў сабрала сяброў

Дзякуючы кіраўнікам суполкі “Сябры” з эстонскай Нарвы Людміле Аннус і Віктару Байкачову ў другі ўжо раз прайшла анлайн-сустрэча на платформе ZOOM, прысвечаная Дню роднай мовы

Мова – гэта ергодк зносінаў, і не толькі. Скарбонка мудрасці, народнага досведу, душа кожнага народа і самы геніяльны твор кожнага з іх... Код і ключ да разумення нацыі... Вечна жывая рака, што злучае мінуўшчыну, сучаснасць і будучыню. А таксама Зямлю і Неба... Шмат у роднай мове розных вызначэнняў. Але ж яна, будзем пшчырамі, жывая толькі тады, калі жыве ў нас. Калі мы не толькі ўмеем чытаць і пісаць – думаць у яе плыні, тварыць з ёй супольна, зносіцца ў ёй бязмежна. З апошнім, дарэчы, бываюць праблемы. Але ж для чытачоў нашых не сакрэт: сёння інтэрнэт-тэхналогіі значна пашыраюць магчымасці для зносінаў на адлегласці, перадачы інфармацыі. Не ўсе беларускія суполкі замежжы і ведаюць згаданую ZOOM-платформу для правядзення анлайн-сустрэч. А вось Віктар з Людмілай належным чынам тэхналогію асвоілі, а тым самым нібы крылы роднай мове надалі. Не аднойчы і мяне запрашалі да ўдзелу, ды не складвалася. На гэты ж раз – 19 лютага – вырашыў часова адмяніць дамашні маратарый на працоўныя справы ў выхадні і далучыцца да “Сяброў”. Ого, там вялікая каманда: больш за 40 чалавек з 10 краін! І ўявіць сабе цяжка, чаго б каштавала такая сустрэча нельзе ў рэале.

Прысвечана была імпрэза Міжнароднаму дню роднай мовы (адзначаецца 21 лютага), ладзіла яе Нарваскае беларускае таварыства “Сябры” (Эстонія). Віктар Байкачов узяў на сябе тэхнічную частку, а



Янка Крук, Аксана Катовіч і Віктар Байкачов

Людміла Аннус, за асобным камп'ютам, была мадэратарам, вядучай. Давала слоўнагасцім, прадстаўляла ўдзельнікаў, падахвочвала некаторых анлайнаўдаў да размовы ці пытанняў. Ну а ў цэнтры ўвагі былі на гэты раз навукоўцы, фолькларысты, даследчыкі традыцыйнай беларускай культуры з Мінска Янка Крук і Аксана Катовіч. Шмат усяго цікавага расказалі яны пра тое, як менавіта мова спрыяе развіццю нашай культурнай традыцыі, як зберагае народ і кожнага з нас ад згубных ветроў глабалізацыі, духоўнага апустаўнізмі. На сутнасці, назапашаныя за ўсю гісторыю народа веды закладаюць менавіта ў роднай нашай мове, і ёю ж ажыўляюцца – пры ўсёй павязе да моваў прышлых і таксама ў нас запатрабаваных. Даследчыкі дзяліліся багатым досведам уласнага спасціжэння народнай душы, пранікнення ў таямніцы абрадаў, прыадкрывалі глыбінныя сэнсы звычай,

ад якіх, бывае, толькі пустаформам а ёсць у нашым часе.

Віктару Байкачову падзяка за спасылку і відэазапіс:

і паслухаць: <https://disk.yandex.ru/i7Bw9q3RK3dF8PA>

У анлайн-сустрэчы паўдзельнічалі беларусы Нарвы, прадстаўнікі беларускіх суполак у Эстоніі з Йыхві (БЭЗ), Тарту (“Спадкі”), Таліна (“Лес”), Пярну (“Лад”). Далучыліся да цікавай размовы нашы супляменнікі з Беларусі, Літвы, Латвіі, Малдовы, Італіі, Арменіі, Украіны, Расіі ды Казахстана. Да нас звярнуліся з вітальнымі словамі першы сакратар Амбушады Беларусі ў Эстоніі Аляксей Зубко, дарэда адрэла культурнай разнастайнасці Мінкультуры Эстоніі Арцём Ціцлюк, кіраўнік Круглага стала нацыянальна-культурных таварыстваў павета Іда-Вірумаа (Эстонія) Аляксандр Дусман, прадстаўніца Фонду інтэграцыі (Эстонія) Аво Харсінг, кіраўніца Нарваскага дома эстонскай мовы Ганна Фаранова.

Напрыканцы сустрэчы Таццяна Макаранка з Нарвы, аўтар міжнароднага мастацкага праекта “Наш Шагал”, расказала пра яго сутнасць, запрасіла да ўдзелу юных мастакоў.

Парадавалі, краўлі сваёй душэўнасцю і цеплынёй беларусы Томска, якія таксама былі на анлайн-сувязі. І песню беларускую пад гармонік заспявалі, і стол з пачастункамі накрылі. “Гэта зямлячка Любоў Аляксевіч такі нам сюрпрыз падрыхтавала: з драўнінамі ды з беларускай песняй”, – патлумачыла пазней Людміла Аннус. Урадніцка Навародчыны даўно працую ў Томску дырэктарам Муниципальнай бюджэтай установы дадатковай адукацыі дзяцей – Дома дзвіжштва і юнацтва “Факел”, да таго ж пасляжова кіруе Нацыянальна-культурнай аўтаноміяй беларусаў у Томскай вобласці. Праз Людмілу ды прылажніце Вайбер выйшлі і з ёй на кантакт: “Дранкі пьіка Святлана Мініна гэтым разам, пра сала наспалілася Наталля Шаўлюўская, а Ірына Галкіна за гуронкі адказвала”, – з лёгкім гумарам паведаміла Любоў Аляксандраўна. І здымаў наслала, і віда, і спасылка ішавых... Як будзе больш часу, то разбярэм пошту ды падрабязней пра жыццё беларусаў у Томску расказам.

Дзе з паловай гадзіны ў коле сяброў доўжылася размова. І нам сяброўскае сумоўе, прысвечанае Дню роднай мовы, зусім не здоўжылася. А на развітанне Янка Крук пажадаў усім: “Шчасця, долі, хлеба, солі, крынічнай вады – і ніякой бяды!”

Іван Ждановіч

# Геоквест «Я знаю Беларусь»



Федеральная национально-культурная автономия белорусов России  
Региональная общественная организация  
национально-культурная автономия белорусов в Томской области




# Международный день родного языка



# Финал XVI межрегионального конкурса белорусского творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»



# Сайт РООНКАБТО



<https://belarus-tomsk.ru/>




## Деятельность Автономии осуществляется в рамках трёх ключевых направлений:

- ✓ Культурно-просветительское (лектории, мастер-классы, проведение концертных программ).
- ✓ Образовательное (обучение белорусскому языку, организация стажировок для педагогических работников, студентов).
- ✓ Исследовательское (сбор и систематизация информации по белорусским поселениям в Томской области, белорусским переселенцам в Сибири).



# Социальные партнёры РООНКАБТО

- ✓ Ассамблея народов Томской области;
- ✓ Томский областной краеведческий музей им. Б. М. Шатилова;
- ✓ МБУ «Музей г. Северска»;
- ✓ ООО «Первый музей славянской мифологии»;
- ✓ ГУК СТ «Республиканский центр национальных культур» г. Минск;
- ✓ Исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
- ✓ ФНКА белорусов России г. Москва.



**Благодарю  
за внимание!**

FPPT.com